

8. Архив Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Письмо сестер Спасо- Евфросиниевского монастыря к К.П. Победоносцеву, 1904 год.
9. Архив Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Отчет в Св. Синод преосвященного Кириона. 1915 год.
10. Постановления ЦИК и СНК БССР окрисполкомам. Протоколы заседаний комиссий по отделению церкви от государства // Зональный Государственный архив г. Полоцка (ЗГА г. Полоцка). – Фонд 104. – Оп. 1. – Д. 62а. – Л. 168.
11. Дэйніс, І.П. Палацкая даўніна /І.П. Дэйніс; уклад, прад. і камент. М. Баўтовіча. – Мінск: Медісонт, 2007. – 330 с.
12. Документы о споре между Полоцким Богоявленским и доминиканским монастырями о праве владения участком земли Глушица и наделении Богоявленского монастыря угодьями за 1841 – 1875 гг. // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 288. – Л. 1 – 33.
13. Список монастырских служителей за 1845 год, описание имущества за 1845, 1851 гг. // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 301. – Л. 1 – 9.
14. Переписка монастырей с Полоцкой Духовной Консисторией и городской полицией и другими учреждениями и лицами о сдаче в аренду участков монастырской земли и помещений, взыскании поземельных денег и т.д. (1879 – 1888 гг.) // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 440. – Л. 1 – 92.
15. Отчет архиепископа Полоцкого и Витебского Василия о состоянии епархии за 1861 г. // НИАБ. – Фонд 2531 – Оп. 1. – Д. 40. – Л. 20 – 20 об.
16. Клировая ведомость монастыря и его церквей: Полоцкого Богоявленского Собора, Екатерининской домовой, ропнянской Николаевской кладбищенской за 1910 год // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 674. – Л. 1 – 15.
17. Клировая ведомость монастыря и его церквей: Полоцкого Богоявленского Собора, Екатерининской домовой, ропнянской Николаевской кладбищенской за 1905 год // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 638. – Л. 12 – 17.
18. Опись имущества монастырского фольварка Ропно (вторая половина 1840-х годов) // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 279. – Л. 1 – 3.
19. Клировая ведомость монастыря и его церквей за 1880, 1883 годы // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 447. – Л. 1 – 28.
20. Опись имущества монастыря (Богоявленского) и его церквей: Полоцкой Богоявленской, Екатерининской и ропнянской Свято-Духовой за 1845 год // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 297. – Л. 17 – 47.
21. Книга входящих документов за 1839 – 1843 гг. // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 275. – Л. 16 – 164.
22. Богоявленская церковь в г. Полоцке (эскизный проект реставрации). Объект № 71/72. Инв. № 9 / главный архитектор С. Друниц. – Минск: специальные научно-реставрационные производственные мастерские; научно-исследовательское проектное бюро, 1974.
23. Клировая ведомость монастыря и его церквей за 1889 год // НИАБ. – Фонд 2562. – Оп. 1. – Д. 530. – Л. 1 – 14.
24. Протоколы заседаний коллегии УНО, план сети школ I ступени г. Полоцка со сведениями о местонахождении, количестве групп и учащихся в них. 30. 01. – 12. 02. 1919 г. // ЗГА г. Полоцка. – Фонд 54. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 1 – 11.
25. Протоколы общих собраний и регистрационные карточки групп верующих, сведения о группах, обществах, организациях и руководителях религиозных культов в уезде. 17. 07. 1922 – 24. 12. 1923 гг. // ЗГА г. Полоцка. – Фонд 51. – Оп. 1. – Д. 116. – Л. 24.

### ТЭСТАМЕНТ 1623 ГОДА ПОЛАЦКАГА ЗЯМЯНІНА АРЭХАВІНСКАГА

*канд. гіст. навук, дац. В.У. ГАЛУБОВІЧ  
(Гродзенскі дзяржавны аграрны ўніверсітэт)*

*Жыцце чалавека здаецца марным, калі яму няма чаго пакінуць нашадкам. Між тым гісторыкі не ўхваляюць тых, хто не імкнецца свядома падзяліцца сваім досведам з будучымі генерацыямі. Жыцце, якое не скончваецца запаветам, як след карабля ў моры. Такіх жыццяў мільены, і пра большасць прадстаўнікоў чалавечага роду звесткі назаўжды страчаныя. Але некаторым людзям шануе больш, і галоўная заслуга ў гэтым належыць ім самім. Пакінуць памяць пра сябе можна і не з'яўляючыся выдатнай асобай. Дастаткова пры жыцці засвоіць навуку «добра га памірання».*

Такі ўнікальны від крыніцаў асабістага паходжання, як тэстаменты, ці пасмяротныя запісы, быў рэабілітаваны ў беларускай гісторыяграфіі адносна нядаўна. За апошнія дзесяцігоддзе беларускія гісторыкі падрыхтавалі шэраг абагульняючых прац і выдалі каштоўныя ўзоры тэстаментаў [1, 2, 3]. Іх гнасіялагічную вартасць для вывучэння чалавека мінулых часоў нельга недаацэньваць, як і перабольшваць. Тэстамент з'яўляецца, у першую чаргу, дакументам, складанне якога патрабуе пэўнай сістэматызацыі і фармалізацыі інфармацыі. Да таго ж далека не кожны яго складальнік здольны адыйсці ад шаблону і адлюстраваць індывідуальнасць, асаблівасці хараکтара чалавека, які рыхтуеца да смерці.

## Гісторыя

У гэтым сэнсе нестандартныя дакументы дазваляюць часам бліжэй зазірнуць у аблічча і нават у душу чалавека. У пэўнай ступені пра такі дакумент і будзе весціся гаворка ў гэтым артыкуле.

Выяўлены тэстамент паходзіць з адзінай вядомай актавай кнігі Полацкага земскага суда за першую палову XVII ст., якая зберагаеца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Менску [4]. Актавая кніга ўтрымлівае справы, актыкаваныя на працягу траецкіх рочак Полацкага земскага суда ў 1623 г.

**Рэестр ці тэстамент?** Актыкаваны ў земскай кнізе дакумент мае дзве саманазвы: рэестр і тэстамент.

Рэестрам дакумент называны ў старабеларускай частцы, тэстаментам – напрыканцы польскамоўнага арыгінала. Па сваіх фармальных прыкметах дакумент сапраўды з'яўляецца спісам рэчаў з элементамі наратыву, да таго ж, у ім адсутнічае традыцыйная для тэстаментаў інвакацыя. Аднак сам харектар запіса не дазваляе вызначыць яго як звычайны спіс маемасці. Па-першае, рэестр утрымлівае не толькі пералік рэчаў, але і загады, як належыць распарараджацца маемасцю. Па-другое, у апошній частцы *рэестр* адназначна называецца *тэстаментам*. Тому дакумент належыць лічыць актам перадсмяротнай волі, хаяць па форме гэта рэестр.

Неабходна таксама адзначыць, што гэта быў, хіба, не адзіны дакумент, на падставе якога нябожычык размяркоўваў свой жыццёвые набытак. Перад намі спіс толькі *рухомай* маемасці. Нерухомай маемасцю распарарадзіўся складальнік тэстамента ў іншым дакуменце, лес якога нам невядомы. Да таго ж у ім не называныя імены апекунуў, якія павінны былі распарараджацца ўключанай ў рэестр маемасцю.

**Асоба тэстата.** Акт быў унесены ў кнігі земскага суда ад імя полацкага зямяніна Валерыяна Арэхавінскага. Род Арэхавінскіх на Полаччыне вядомы з XVI ст. У Полацкай рэвізіі 1552 г., сярод іншых зямянаў, згадваецца Сямен Арэхавінскі, які меў на ўмовах земскай службы маентак Утужцы, а таксама землі ва Вугольніцкім і Лугоўскім станах [5, с. 144, 53]. У другой палове XVI ст. Арэхавінскія, відаць, з-за матэрыяльнага становішча заставаліся малазаўажнымі на Полаччыне: ні воднага з іх няма ў гэты час на павятовых пасадах. Толькі на пачатку XVII ст. фіксуецца наданне аднаму прадстаўніку рода ўрада ў мясцовай земскай іерархіі. Пасаду атрымаў акурат Валерыян Арэхавінскі, які 28. II. 1601 г. быў намінаваны на полацкага падстолія [6, с. 79]. Не выключана, што паспрыяла такому авансу каталіцкае веравызнанне шляхціца. На пасадзе ен заходзіўся на працягу першага дзесяцігоддзя XVII ст., але пакінуў яе па незразумелых прычынах ужо ў другім дзесяцігоддзі. Фактычна гэта максімум звестак пра складальніка тэстамента. Дадатковая інфармацыя ўтрымліваецца ў самім дакуменце. На 1623 г. В. Арэхавінскі з'яўляўся ўладальнікам маемасці Мнюта, дзе і быў складзены тэстамент. З яго вынікае, што ў пана Валерыяна было некалькі дзетак: сын Казімір і дзве дачкі, Уршуля і Алена. Неаднаразовае згадванне пра апекунуў і клопат пра забеспеччэнне дзяцей сведчыць, што на момант складання тэстамента дзеці яшчэ былі непаўнолетні і падлягалі апецы. На падставе тэстамента можна сцвярджаць, што спадкемцай нерухомай маемасці павінен быў стаць сын Валерыяна Арэхавінскага – Казімір. Інфармацыя пра яго сустракаецца ў актавай кнізе Полацкага магістрата 1650 г. Зямянін полацкі Казімір Арэхавінскі выступае ў ей некалькі разоў у якасці пазычальніка грошай і працаўца прыгоннага чалавека [7, с. 99, 123 – 124].

**Час.** Актыкацыя справы Арэхавінскага адбылася 19 чэрвеня 1623 г. у прысутнасці поўнага складу Полацкага земскага суда. На момант прадстаўлення Мацвеем Скорнем, полацкім возным генералам, дакумента для засведчвання, Валерыян Арэхавінскі ўжо памер. Копія ў кнізе земскага суда была зроблена паводле «выпіса» з кніг Полацкага гродскага суда, засведчанага подпісамі гродскіх ураднікаў 16 чэрвеня 1623 г. У сваю чаргу, уласна «рэестр-тэстамент», засведчаны ў гродзе, быў складзены 29 красавіка 1623 г. у маентку Мнюта.

**Людзі.** Асобы, згаданыя ў дакуменце, дазваляюць акрэсліць сацыяльны статус тэстата. Акрамя дзяцей, пра якіх ішла гаворка вышэй, у дакуменце зафіксаваны шэраг асобаў у сувязі з рознымі абставінамі. Некалькі разоў у тэстаменте сустракаецца імя Адама Юдыцкага, які быў вінаваты Арэхавінскаму пару коней і новы рыштунак, узяты для ўдзелу ў маскоўскай экспедыцыі. Улічваючы харектар пазыкі і храналагічнае супадзенне, можна амаль не сумнівацца, што тут ідзе гаворка пра Адама Юдыцкага – вількамірскага падстаросту ў 1617 г., капитана пяхоты ў вайне з шведамі і кірауніка артылерыі ў бітве пад Бродніцай у 1628 г. [8, с. 53].

У тэстамент траплялі імены людзей, якія далека не заўжды выклікалі ў складальнікаў цеплыя пачуцці. Да іх ліку Арэхавінскі адносіў вядомага ў першай траціне XVII ст. шляхціца Яна Пратасовіча, наваградскага земскага пісара (1613 – 1632 гг.). Асоба незвычайная, у першую чаргу, праз сваю грамадска-палітычную актыўнасць: неаднаразовы пасол на соймы і дэпутат Трыбуналу, ен заставаўся адданым прыхільнікам кальвінісцкай галіны рода Радзівілаў [9, с. 464]. Але ў тэстаменте Арэхавінскага наваградскі пісар прадстаўлены троху ў іншым свеце: падчас аднаго з павятовых попісаў Пратасовіч параіў Арэхавінскаму набыць каня, які, як хутка высветлілася, быў храмым. Ніякай сатысфакцыі за «карысную» параду Арэхавінскі не атрымаў, і яму заставалася, нагадваючы пра публічны харектар справы, толькі апеляваць да сумлення Пратасовіча такім словамі: «*калі туую шкоду ад пана Бога праз вашу міласць я трываю, то няхай так і будзе, а каб не шкадаваць, прашу аддаць належнае майм занядбаным сіратам дзеткам*». Цалкам верагодна, што стаўленне да Пратасовіча мела і рэлігійны падтэкст.

Кола камунікацыі Валерыяна Арэхавінскага ахоплівала не толькі свецкіх, але і духоўных асобаў, што, у сукупнасці з іншымі звесткамі, сведчыць пра яго стаўленне да рэлігіі. У дакуменце згадваюцца ў якасці трывалынікаў асабістых рэчаў шляхціца ксендз віленскі канонік і пракуратар Ягель, рэктар Полацкага езуіцкага калегіума, ксендз плябан Пяршанскі.

Сярод асобаў вінаватых асобных рэчы Арэхавінскаму таксама згаданыя Станіслаў і Мікалай Керсноўскія, Федар Касароўскі, Андрыян Цярлецкі, Адам Лукоўскі. Відавочна, што нейкія адносіны меў Арэхавінскі з віленскім краўцом Станіславам Рарогам.

Адметна, што сярод згаданых у тэстаменце шляхціцаў было шмат наваградчанаў. Акрамя Пратасовічаў, да ліку наваградской шляхты адносіліся таксама Керсноўскія і Цярлецкія [10, с. 54; 11, с. 88].

Пры ўсей «беднасці» пан Валерыян не забыўся і на слуг: свайму урадніку – Яську Янушкевічу – ен пакінуў шэраг рэчаў, скuru мядзведзя, турэцкі кажух. Праўда, рэчы гэтыя адносіліся да катэгорыі «падлейшых». Іншаму слuze – Барташу Сеняўскому – дасталася старая кульбака.

Нарэшце, у якасці сведкаў пры складанні тэстамента ў Мніце прысутнічалі асобы, якіх Арэхавінскі называў «*мае сябры*», а менавіта: Аляксандар Тышкевіч, полацкі земскі суддзя, і Міхал Тышкевіч, полацкі земскі падсудак. Асобы гэтых ураднікаў дастаткова добра вядомыя. Клан Тышкевічаў на працягу амаль 50 гадоў манапалізаваў земскае судаводства на Полаччыне: з 1611 па 1658 гг. па чарзе суддзямі былі згаданыя Аляксандар і Міхал Тышкевічы [6, с. 76]. Полаччыне можна было толькі ганарыща юрыстамі такой кваліфікацыі: да прыкладу, Аляксандар Стрэтавіч Тышкевіч меў ступень доктара права Парыжскага ўніверсітета быў вядомы як перакладчык з лацінскай мовы [11, с. 142]. Абодва былі каталікамі па веравызнанні і неабыякавыя да культурнай працы, што было падставай для падтрымання стасункаў з Арэхавінскім.

**Рэчы.** Спіс маемасці тэстатарапа дастаткова вялікі. Усе рэчы, згаданыя ў тэстаменце, можна падзяліць наступным чынам: вонратка, абутик, пасцель, каштоўнасці, карэты, зброя, книгі і дакументы, начынне, мэбля, інструменты, харчы і інш. Улічваючы, што апісанні рухомай маемасці не з'яўляюцца ўнікальной крыніцай, спынімся толькі на некаторых прэстыжных пазіцыях, якія дазволяюць ахарактарызаўца асобу ўладальніка.

**Адзенне, альбо «шатачкі шляхецкія».** Магчыма, не выпадкова на першым месцы сярод рэчаў пана Валерыяна апынулася «шляхецкія шаты». Сярод іх было некалькі варыянтаў даламанаў і ферэзій, дэлія, капялюш, пас, саболі каўпак, каптур, летнія рукавічки, ківер, магеркі. Гардэроб шляхціца меў відавочны «арыстакратычны» характар і павінен быў адрозніваць яго ўласніка ад асобаў іншых станаў. Адметна, што ў Арэхавінскага, захоўваліся і тыя рэчы, мода на якія прыйшла: «*куртка з чорнага сукна зробленая старым манерам, падшытая блакітным кірам*». Без сумнення ў пана Арэхавінскага было ў чым з'яўіцца ў свеце.

**Каштоўнасці, альбо «срэбра мае».** Да ліку каштоўнасцей, якія належалі Валерыяну Арэхавінскому, адносіліся чарка з гербавай выявай (падкова з скрунай кабурой – магчыма, родавым гербам Арэхавінскіх, якія, дарэчы, не фігуруюць у ніводным гербоўніку), *залаты пярсіценак*, які належала адаць ў касцел на пазалоту келіх, *пяць срэбных лыжак, трэы гадзінніка* (адзін срэбны захоўваўся ў рэктара полацкага езуіцкага калегіума, другі – залацісты маленькі са званком, трэці – квадратны, належала захоўваць пры касцеле), палаш з срэбнымі тронкамі, дванаццаць срэбных гузікаў і іншае, у тым ліку грошы за продаж коней, якія належала, з дадаткам «срэбра» выкарыстаць на наўбіцце крыжа з манстранцыяй для касцела ў Мніце. Як відаць, наяўных сродкаў у В. Арэхавінскага было не шмат.

**Зброя.** Як прадстаўнік шляхецкага стану пан Арэхавінскі не мог абыйтися без зброі. У рэестры рэчаў згадваючыя дзве шаблі, хорд, ручніца птушыная віленскай работы з порахоўніцай, два мушкеты. Яшчэ адна рушніца была ў Арэхавінскага пазычана. Але асаблівай ваяўнічасцю, відаць, ен не вылучаўся.

**Кнігі і каштоўныя паперы.** У XVI – XVII стст. кнігі на Полацкай Беларусі не былі асаблівай рэдкасцю. Больш того, мясцовыя шляхціцы часам самі становіліся фундатарамі кніжных выданняў: так, на кладам полацкага земскага суддзі Яна Корсака быў выдадзены ў 1600 г. у Вільні пераклад на польскую мову трактата рэнесанснага стойка Юстуса Ліпсіуса «*Пра сталасць*» [12, с. 243]. Звычайна бібліятэкі дробных шляхціцаў не былі вялікімі і складаліся з некалькіх выданняў [12, с. 216]. Невялічкі «кнігазбор» меўся і ў Арэхавінскага. Згодна з тэстаментам, ва ўласнасці шляхціца было выданне «*Новага Запавета*», пазычанае ксяндзом плябанам Пяршанскім. Напэўна, гэта было адно з шматлікіх польскамоўных выданняў, магчыма, прывезеное з Польшчы. Але цікавасць да бібліятэкі пана Арэхавінскага, бадай, абумоўлена не наяўнасцю традыцыйнага для шляхецкага кнігазбору «*Святога Пісьма*». У спісе рэчаў апынулася «*Кнігі Арыстоцеля*», пазычаныя ў Арэхавінскага панам Мікалям Керсноўскім. Фактычна, гэта ці не першое сведчанне бытавання на Полаччыне антычнай навуковай літаратуры.

Іншыя доказы «адукаванасці» полацкага шляхціца былі не менш уражваючымі. У спісе рэчаў Арэхавінскага знаходзім некалькі асобных скрыніяў з паперамі: шуфляду з правамі і лістамі на маемасць, дубовую і акаованую шкатулу з рознымі справамі ды яшчэ дзве скрынкі з пільнымі справамі, якія павінны быті спатрэбіцца ў будучым яго сыну. У пераліку рэчаў Арэхавінскага пазначана адмысловая «*малая акаваная шкатула для хавання папераў, у якой была чарнільница і некалькі справаў на маемасць*» і «*чорная каменная таблічка для пісання*». Меўся ў спісе рэчаў таксама адмысловыя сцізорык для разразання паперы. Што за лісты зберагаліся ў гэтых скрынках, сказаць складана. Дакладна ў тэстаменце адзначана толькі тое, што Арэхавінскі захоўваў лісты полацкага кашталяна Яна Корсака Галубіцкага, а паколькі Корсак займаў гэту пасаду з 2 кастрычніка 1621 г. [13, с. 126], то напісаны яны былі на працягу восені 1621 – вясны 1623 гг. Цяжка таксама ўстрыміцца ад інтэрпрэтацыі аднаго з выразаў дакумента, дзе ў змесціве асобнай жоўтай шуфляды пазначаны «*правы*», як сведчанне таго, што Арэхавінскі меў ці то

## Гісторыя

асобнік Статута ВКЛ, альбо друкаваныя соймавыя канстытуцыі, тым больш, што наяўнасць прававой літаратуры ў шляхецкіх бібліятэках не была рэдкасцю [14, с. 485 – 487].

Прыведзеная інфармацыя прымушае задумца над тым, дзе мог атрымаць пан Валерыян адукацию, якая дазволіла яму спажываць прадукты высокай інтэлектуальнай культуры.

**Пахаванне.** Вера – неад'емны элемент культуры чалавека XVII ст. Для Валерыяна Арэхавінскага рэлігійнасць не з'яўлялася данінай модзе, яна была важнай часткай паўсядзеннага клопату. Ужо тое, што ен складаў тэстамент сведчыць пра далучэнне полацкага шляхціца да хрысціянскай традыцыі [15, с. 774]. Тэстамент дазваляе вызначыць рэлігійную прыналежнасць Арэхавінскага, які загадаў пахаваць «*свае грэйнае цела*» у адпаведнасці з каталіцкім абрадамі ў касцеле ім жа збудаваным у маентку Мнюце. Такім чынам, пана Валерыяна трэба лічыць адным з актыўных пашыральникаў каталіцызму на тэрыторыі Полацкага ваяводства.

**Высновы.** У люстэрцы свайго тэстамента Валерыян Арэхавінскі выглядае рознабаковым чалавекам, які меў дастатковую адукацию, каб чытаць Арыстоцеля, і падтрымліваў шчыльныя сувязі з вялікай колькасцю асобаў як свецкага, так і духоўнага стану. Кола камунікацыі полацкага шляхціца вызначалася яго культурнай і рэлігійнай арыентацыяй. Тэстамент з'яўляецца своеасаблівай энцыклапедыяй матэрыяльнага свету прадстаўніка пануючага стану першай паловы XVII ст. Па апісанні маемасці выпадае заўважыць, што пан Арэхавінскі цігнуў на сярэдняга па заможнасці шляхціца.

І самае галоўнае. У сваім тэстаменце Валерыян Арэхавінскі паўстае перад намі, як трапятыкі, чулы бацька, які з непрыхаваным болем і смуткам перажывае прадчуванне хуткага раставання са сваімі дзецьмі. У тэксце некалькі разоў настойліва паўтараеца, што ў выпадку патрэбы дзеля атрымання сродкаў на забеспечэнне дзяцей належыць прадаваць маемасць.

## Дадатак

Документ падрыхтаваны да друку з захаваннем асноўных адметнасцяў рукапіса. Тэкст перадаецца без змяненняў, відавочныя памылкі, няправільнае напісанне слоў у арыгінале захоўваецца. Скарачэнні раскрываліся толькі ў адносінах старабеларускага тэкста. Знакі прыпынку і абзаны выстаўлены па сэнсу.

*19 чэрвеня 1623 г. / Полацк – Актыкацыя выпіса з кніг Полацкага гродскага суда ад 16 чэрвеня 1623 г. з уключаным тэстаментам (рэестрам рухомых рэчаў) полацкага зямініна Валерыяна Арэхавінскага 29 красавіка 1623 г. / Мнюта.*

// [арк. 279]

Року тисеча шест сот двадцат третего м(е)с(е)ц(а) июня де/ветнадцатого дня.

Реестръ списаня речей рухомых / не бо Ѹыка его м(и)л(о) с т и п а н а Валерыяна Ореховинъ/ ского.

На роках судовых земельских Троецких свята рымского порадком / права посполитого прыпалых судовне у Полоцку отпра/вованых // [арк. 279 адв.] отправленных перед нами Александром Тышкевичомъ, судею, Даниелемъ / Щитомъ Забельскимъ, подсудькомъ, а Михалом Тышкевичомъ, писаромъ, / врадниками г(оспо)д(а)рскими судовыми земскими воеводства Полоцкого по/становившысе очевисто земенин г(оспо)д(а)рский и енерал воеводства Полоцкого / Матфеем Скоренем оповедал и покладаль выпис кгродский полоцкий под пе/чатю его м(и)л(о)сти князя Ярослава Друцкого Соколинскаго, намес(ни)ка полоцкого, и с под/письмом руки писарское его м(и)л(о)сти пана Яна Буйновскаго списаня реестру / речей рухомых земенина г(оспо)д(а)рскага воеводства Полоцкого небошыка его м(и)л(о)сти / пана Валерыяна Ореховинскаго, а покладаючи том выпис просил, / aby был ку актыкованю до книг земельских полоцких вписан, которое мы, суд, огледавши и читаного прослушаўши, велели есмо до книгъ / уписать, а упи-суючи слово от слова такъ се в себе маєт:

Выпис / с книг спраў кгродских воеводства Полоцкого.

Лета от нароженя сына Божего / тисеча шест сотъ двадцать третего м(е)с(е)ца июня шеснадцатаго дня.

На вра/де г(оспо)д(а)рскомъ кгродскомъ воеводства Полоцкого передо мъною Яросла/вомъ Друцкимъ Соколинскимъ, намесником полоцким, от велможного / пана его м(и)л(о)сти князя Крыштофа Друцкого Соколинскаго, каштеляна Мстиславскаго, суронгатора от его к(о)p(олев)скога м(и)л(о)сти полоцкого, старосты Езерскаго, / будучымъ, постановившысе очевисто панъ Бартош Сенявскій / покладаль реестръ списаня речей рухомых земенина г(оспо)д(а)рскага / воеводства Полоцкого небошыка его м(и)л(о)сти пана Валерыяна Ореховинскаго под печатю и с подписом руки его также под печатми и с / подписами руць людей зацных печатаров того реестру и покла/даочы толькі реестръ передо мною, врадом, просил aby до книгъ / кгродских полоцких вписанъ быт, которого я огледавшы и чы/танаго выслушавшы, велел есми до книг вписать и слово до сло/ва вписуючи такъ се в себе маєтъ:

Roku teraznieysze tysiąc szesc / set dwudziestego trzeciego mscia kwietnia dwudziesteº dziewiotego / dnia.

Dla lepszey pamięci y pewnosci spisałem rzeczy moie, naprzod: /

Szateczki szlacheckie moje: dołoman adamaszkowy gozdzikowy / podszyty kitayką duplą z guzikami i delia pułgranatowa adamaszkiem burnatnym podszyta, dołoman polgranatowy adamaszkiem od / pasa podszyty, delia krotka połszka słcza adamaszkiem czerwo/nym podszyta, ten adamaszek wyprowszy na ornat do me<sup>o</sup> kościoła / oddac i dołoman burnatny falendyszowy kirem podszyty az do / kołus z guzikami jedwabnymi, delia nowa falendyszowa burnatna / z petlicami czarnemi wszystka osznurkowana niczym nie podszyta, / ferezya z długimi rękowami połgranatowa osznurkowana nie / podszyta niczym i ferezya burnatna nowa grzbietami lisymi // [apk. 280] podszyta, u niey guzy jedwabne, ferezya powszedna szlamami wilczymi / podszyta, dołoman burnatny pochodzony, delia czarna falendyszowa suk/na dobrego wkoło osznurkowana, takze y kurta te<sup>o</sup> sukna czarna stroiem / dawnym robiona kirem podszyta błękitnymi, a delya niczym nie podsza / kopieniak falendyszowy lazurowy pochodzony z guzem srebrnym / złocistym, kiru żolte<sup>o</sup> lokci trzy na drag troie nowych, a czwarte pochodzone / te Jaskowi oddac, stare sukna burnatne poł lokcia y sztuczka niewielka, / kapielusz stary, pas jedwabny stary ten oddac Orszule, lisow dziesięć / dobrych całych szlamami osobliwie szlamy lisich sztych wbłam siedm/nascie, a osmnasta szlama nieprzyszyta, cunic całych czternascie, man/ka wydryna podszyta lisami te oddac Orszule i wydra nowa czarna wy/prawiona tē oddac Halenie corce moiey, kołpaczek połgranatowy sobo/lem podszyty ten oddac corce mey Orszuli, kaptur falendyszowy bur/natny nowy lisami podszyty, rękawice letnie nowe dwie te oddac / moim corkam, wilk wyprawny ieden, niedzwiedzie dwie jedno lepszę / oddac corce moiey starszey, a drugie podleyszę – Jaskowi Januszkowi/czowi, kiwer włosiany ieden, magierek dwie, iedna nowa iaworowka, / a druga lubelska, kolpak połgranatowy niepodszyty, kolpak drugy / falendyszowy burnatny pochodzony tez futrem nie podszyty, kolpak / lazurowy falendyszowy lisem podszyty, rękawice losie te oddac Jas/kowi, szotka francuska y miotka włoska, tabliczka czarna ka/mienna do pisania. Te wszystkie suknie, a futra moie, ktore się zaraz iusz / mogę na potrzebę małych dziatek moych mogą byc obracone, a ynsze / iesliby od robacstwa lubo dla nieopatrznosci szkodę iaką podniesc mia/ly, mają byc spieniożene y na pozytek dziatek moich w całosci obro/cone.

Sreberko moje: czarka z rękojścią srebrną weyszedzinie / herb podkowa z olstrem skurany, pierscionek złoty ten oddac do kos/cioła na pozłocenie kielicha, łyżek srebrnych pięć, zegarek srebrny / u Je mci X<sup>a</sup> rektora połockie, zegarek drugy złocisty malenki / ze dzwonkiem, olsterko do niego mosiądzowę na który zegarek olster/ko aksamitne czarne kitayką podszytę na sznurze jedwabnym, trze/cy zegarek kwadratowy ten przy kościołku moim ma byc, pałasz / y z rękojścią srebrem oprawny złocisty, popiersien mosiądzowy / złocisty takze y uzdzieniczka tez mosiądzowa złocista z kamuszkiem / prostym czyrwonym, guzików srebrnych złocistych dwanascie, / kliczki do pasow od szable z przedzką srebrną, osobliwie od pasa / mego srebra sztuk dziewięć, pas błękitny<sup>20</sup> u ktore naprzodku prze/dzka, na zadzie daniel y druga pozdżeka y dziurek szesc srebnę. /

Do tego Je msc pan Adam Judycki wzioł u mnie pare kony ieżnych / za której nie popłacił nic nie miało, a iam na Je msc oddał oblig ponu / Adamowi // [apk. 280 adw.] Adamowi Łukawskiemu, który miał mi oddac kop dziesięć litewskich, / w czym mi sie y dotęd nie uysćił. Przeto i te kop dziesiec powinien od/dac do kościołka me do Mniuta. Za ktore pieniodzę, przyłożywszy / nieco y sreberka mego, mają sprawic krzyż w którym by była y mon/strantia, a insze wszystko sreberko moje dziatkom moim nale/zyc ma. Agmisek moy z drzewem kriza Świętego y z reliquiami Świętych synowi moiemu Kazimierzowi oddany byc ma.

Rynsztuneczek / moy: zbroj perę, siodeł husarskich nowych polszałatnych aksa/mit wposzędzku trzy, jedno siodło z popregiem y z trzymionami, a d/wa tylko z popregami, kulbaka skurą kryta nowa z popregami / ze wszitkiem, kulbaka stara – Sieniawskiemu. A osobno u Je<sup>o</sup> msci / pana Adama Judyckie zbroj moych własnych pozyczonych nowych / do ekspedycyiey Moskiewskiey trzy y zarekwię jedno, za której / złotych dziesiec dano, a zosobna mięszych dla czeladzi dwie, której / u mnie brał dobrym rynsztunkiem, takim ma tez ie<sup>o</sup> mi oddac y kon/szerow parę do konia. A iesli sie s pamięcią dobrze zgodyc mogę, / tedy [...]zy akarwasz złocisty wzioł tenże Je mc pan Judycky w/ Wilnie u krawca Stanisława Raroga, do czego sie Je mc sam y na / ten rynsztunek był przyjacielskim sposobem pozyczony, a nie prze/dawany, o którym sie nieraz upominał. To wszystko ma byc w całosci / od iego mci wrocono. Szable dwie, iedna oprawiona w cepie, a druga / w skurę, rabcy dwie jedwabne, iedne burnatne, a drugie pstre, hord / w czarney oprawie, rucznica ptasza wilenskiej roboty y prochow/nica do niey ze luczem, muszketow para, ieden w oprawie czar/ney, a drugi szary, kuiza z formą do kul nowa kością osadzona, / hamaliia kurdyba nowa na tasmie jedwabney, kolka przy niey / srebne, ładownica mała s paskiem jedwabnym iedna, kurzydano/wa ładownica czarna skurana na pasie rzemiennej iedna i sie/kirka hayducka.

Wozy, zelazy y inszy sprzęt domowy: kareta / okowana z kołmi y ze wszystkiemi potrzebami, kotczy nowy skurą / siwitą obity. Te wozy obadwa mają sie przedac y na porzytek dzia/tek obrocic. Lisich zelaz dwa do łowienia lisow. Szuflada ze pra/wami y z listami, której barzo potrzebne, na maietnosci moie, ol/sterko malenkie z szklanymi flaszami do kościołka dla wina / ma byc oddana i szkatuła dembowia okowana w tey są listy y sprawy / rozne, druga szkatuła okowana, w ktorey też listy rożnych osob, skryn / dwie z listami pilnemi, ktore mają byc oddane, bo wiele będą potrzeb/ne Kazimierkowi synowi memu czasu swe, skura sufanowa po/rzeta troche nowa, kobierzec ieden turecky niebarzo stary, a dwa / starę, z tych starych ieden do kościoła do oltara pod nogi kapłanowi / ma byc dan, skur kurdybanowych dwie, kołdra stara zbawelną w niey / iedna // [apk. 281] jedna, birkowe futra sztuczek trzy, szotka prosta szatna do / jendożenia sukien, kozuch turecky – Jaskowi, urzędnikowi memu, ma / byc oddan, materacow dwa z iedney strony rzemien, a z drugiey strony / płotno, a

<sup>20</sup> Зверху данісаны: jedwabny.

## Гісторыя

трэci materacik mały z iedney strony skurą, a z drugiey / suknem zielonym obszyty, szkatułka mała zelazem bialym / okowana dla chowania papieru w ktorey kalamar y spraweczek / kilka potrzebnych na chudobe moie, derha czarna włosiana, na / konia olster do pułhakow dwa, prochownica okrąglła.

Obuw: baczmag / ponoszonych bez kapci dwoie, a z kapciami iedne, czwarte nowe / bez kapci, boty iedne nowe safanowe, ciżem safanowych dwoie, / jedne stare, a drugie nowe ten obuy czeladzy moiey oddac.

W / swirnie iuchtowych skur dziewczętnascie, obuiowych skur starych / iedynascie, skura biała wyprawna i skurek małych szarych / dziesiec, miodu lubek pozaszywanych dwadziescia siedm, a ka/duszek dwie, w których miodu po dwa pudy, słoniny połci trzydzies/ci trzy, kumpi osmdziesiot y ieden, sądeł dwadziescia dwa, / kielbas kopa, z kiłodzi czternascie, żołdkow siedm, skabow pięć, / grzbietow wieprzowych dwa, głow pienc, szuk więdlých dzie/wiecdziesiąt y dwie, a dawnych szuk osmdziesiąt szesc.

Zboże / moie młocene: żyta gólego młoconego beczek czterdziescie miary / glembockiey, a osobliwie nadto z tego żyta co z Jowsieiova umłoco/nego żyta beczek piętnascie miary glembockiey, owsa beczek / dwadziescia teyże miary, jeczmienia beczek cztery, pszeni/cy beczek pienlnascie, iarki beczek trzy, grygi beczek pienlnascie, / to wszystko miarą glembocką.

W tychże swirnach: soli beczka / iedna cała, a druga poczęta troche, nasienia konopne beczka, / maku poł osminki, masła wiadro iedne.

W tymże swirnie: kubłów / z moką dwa, trzeci kubel z nasieniem lninem, łom, kamien / do świec, słodu pszeni beczek dwie, słodu jeczmienne° be/czek dwie, chmuł salanek trzy, szkła białego snopek ieden, a / szkła drobnego krobka, przedzy wełnianey, klębkow cztery, sukna sier/mieźnego lokci dziewięć, skur baranich cztery, celecich skur wypraw/nych dwie.

W tymże swirnie: swidrow trzy, motyki trzy, rydlow dwa, sluktow dwa, piła poprzeczna iedna y piłka iedna do szepienia / szcepów, skobla iedna, piła do rzezania tarcie, kos dwie, do rzezania / sieczki szyn nowych trzy, narogow soth dwie, laniew cztery, od woza sztaba, zelaza y wilki do kuchnie dwoie, luszen pare, sworen ieden, / rożnow cztery, linow dwa, wyrwantow do koł kowanych dwa, rasz/pel ieden, rękoiesc do kociołka, iedna barta do wozu, druga do rębenia / mięsa // [apk. 281 adw.] mięsa, nożyczek do głowy postrzygania iedne, a do popieru tez iedne, / brytwa iedna, masztukow wędzideł szesc, multanik z krzyżem złamany, / rur do ruczniczek krótkich dwie, zamek wewnętrzny do drzwi, żelaz / do świecenia w yzbie czarneye troje, narogow starych łamanych dwo/ie, kiecie żelazny do moździerza ieden, łamanego żelaza sztuk piętnascie, prawda żelazna iedna, łaçuch do zawieszenia kotłów w ku/chni dwa, lancuch wielki we dwa sażni, ieden y łaçużek dwoy/czasty mały na przywiązywanie psow, a osobno lancuchową szmatki / trzy, od rydwana zelaza co w oknach bywa po bokach sztuk cztery, / szuflada dębowa zołta s prawami y z ogonami bobrowymi, talerow / bukowych dwadziescia cztery, żelazo od toczydła iedno, wehny run / pięcdziesiąt y iedno, wietrnik na przecie żelaznym, szyn starych / od koł kowanych polpięty, kolasa na pare koni kowana ze wszystkim, / koł kowanych cztery, siekir dwornych cztery.

Cyna moia: połmiskow trzynascie, talerow dwadziescia trzy, miednica cynowa y na/lewka, przystawek dwie, mis wielkich dwie, solniczek cynowych / dwie, konew wielka cynowa we dwa garce, kufel cynowy do picia, / flasza cynowa do piwa w garcy w połtrzecia, lichtarzow para, trzeci mały mosiądzowy lichtarz, kociołek cynowy do wody święconey / w połkwarty, do kościółka słoiczek do schowania masla cynowy, / kwarta cynowa.

Miedz moia: moździerow dwa mosiądzowych z kiy/cami obudwa, panew z rękoiescią, kociołkow para, trzynozek ieden, / kiełka kocioł we dwa wiadry, czerpaczka, w browarze kotłów piw/nych dwa po dwa cebry, tręby z przytrąbkami, bania y czapka mie/dziana y z trąbami z trzema, alembik we trzy garce z trąbą iedną y ko/ciòl stary we dwa cebry.

W tymże browarze: czop piwny ieden, drugi / czop gorzałczany y kubel do zacirania piwa y drugi do kwasenia / piwa z wiekiem drzewianym.

Długi moie: kącąc wieka zchadząc z te° / swiata, długie moie u kogo są zatrzymane prosze uniżenie, aby dziat/kom moim oddane były. A mianowicie: Je° mci X Jagiel, kanonik wi/lensky y prokurator kapitułny, wziął u mnie stempaka, prosze zeby / był wrocony dziatkom moim, bo mi był obiecał w kościołnej sprawie / służyc, co sumnieniu Je mi dobrze wiadomo, a teraz ze wszystkie° nic / Je mscı pan Stanisław Kiersnowsky winien mi złotych dwadzies/cia co prosze, zeby było oddano dziatkom moim. Jego mc pan / Mikołaj Kiersnowsky wzioł u mnie rucznice ptaszą, za którą dano / złotych dwanascie, tenże Xiegi Arystotelesa wzioł u mnie. Przeto / prosze, zeby y to było oddano. Pan Fiedor Kosarowsky wzioł u mnie / zboża zyta beczek dwie, gryki beczka, owsa beczka y to prosze, aby było oddane. U x Pierszanskiego plebana xiega Nowy Testament prosze, / aby było oddany. U tegoż obrazek Panny Naswiętszej pozłocisty moskiew/sky, abo u Je mci pana Andryiana Terleckiego, iako u dobrego, cnotli/wego człowieka, gdzież kolwiek iest, prosze zeby był wrocony. Mcwy / panie pisarzu ziemskej nowogrodzki, mcwy panie Janie Protaso/wiczu, pamiętno y wiadomo wms że podczas popisow powiatowych / narailes mi wm kupic konia u pana Karola, gdzie pieniodze goto/we dano, acz ten kon był chromy, tedy go ia na ten czas na swą po/trzebę zażyc nie mogąc zostawił tamże przy panu Karolu na szlub / iego, ze mi go miał wyleczyć, czemu dosyć nie uczynił, bo po staremu był / chromym, czego wiele ludzi zacnych wiadomi byli y wm sam te° wiadom. / Puszczam tedy to na łaske, baczenie y sumnienie same° wm, iesli wed/lug pana Boga te od wm ponusze szkodę, niech sie tak dzieje, ieslim / tez szkodowac nie powinien, prosze niech to będzie ubogim sirotom dziat/kom moim od wm oddano. Poddani Je° mc pana Połockiego, kturzy / brali u mnie zboże, zostali mi winni, tych rejestru poddanych y dziesiąt/nikow, iako ktory co wzioł y co winni u czeladnika mego Bartosza Sze/niańskiego iest, na co y listy samego Jego mci pomienione° pana / Jana Korsaka na Hohubiczach, kasztelanu Połockiego, do mnie pisane / są.

Posciel moia wszytka także y chusty biale, pierzynka iedna, poduszek czytry z nawłoczkami sowitemi, wał sukienny, materac / ieden, koldra biala sukienna do przykrywania poscieli to Orszolce, / kapelusz Kazimierkow stary y magierka Je, ręczników kupionych / nowych wzorzystych tkackich trzy y to Kazimierkowi, przesciradlo / tkackie do poscieli jedno nowe to Orszule y Halence, duchma kitayczana / Orszulce, obrus uzorysty tkacki nowy y ten corkom moim. A ynsze chusty / moje biale podleysze czeladzi moiej rozdane byc maią.

Naczynie / domowę: cebrow czytry, szuflikow trzy, necek dziesięcioro, trub/nikow dwa, miednica mosiądzowa, druszlak mosiądzowy ieden.

Stoły / y insze rzeczy ruchome: stołów w yzbach białych pięć, a szosty w kościele, / ławki dwie, zedlikow małych do siedzenia iednemu dwie, stoł w pie/karni dembowy beznogi. W teyże izbie żarn dwoie i z parplicami y / ziorecionami, w teyże yzbie ławka szeroka y stolik niewielki, dzieża / do chleba y druga mała, znowu ławeczka y stoł dembowy, przed izbą / czeladną łózek prostych do sypania czytry, znowu łózek w swirnach / składanych trzy, dwa z szrubami drzewianymi, a trzecie z szruba/mi zelaznemi, sit starych dwa, pozeiakow trzy, kadzi warzywnych / szesc // [apk. 282 адв.] szesc, kubel warzywny we trzy uszatki, a drugi wedwa uszatki, kadka / lipowa we dwa uszatki, dzież warzywnych trzy, beczek roznnych piwnych / dwadziescia czytry, osobno beczułek dwie. Sitko do korzenia prze/siewania, lichtarz do stoczka, zelezdo do pieca, lichtarz zelazny czytry / swiecy stawały, przedza na płotno, zgrzebne szale do ważenia korze/nia.

Naczynie stalarzowej: / hebli dwa, dłotow trzy, rzezak ieden, barta / iedna. Szor moy, szlei czytry, dwie dyszlowych, a dwie poiedynkowych, / uzdew z nich trzy, ryngortow czytry, leycow dwa, ieden poiedyn/kowy, a drugi dwowyczasty, uzdzeczka, kantar czerwony do kulbaki, / siodło woznickie ze wszystkim, bicz rzemianny woznicki, krzyż / do koczego, chomiątów parę rzemiannych z nabiedrzkami, torb dwie / kobercowych skurą podszyte, siodło husarską suknen lazurowym / pokrytę ze wszystkim, a osobno rzemienia roznego w swirnie starę. /

Niemało workow: dwa skurzanych, naszylniki pojedynekowę, (w)szystko / spisane, szlkenic pięć białych, kieliszek ieden, kieliszek malowany / beze dna, garniec turecky, także y zbanek pokoszony biały, flasz / parę z wodką rożaną, a proznych flasz czytry, talerow alabastro/wych trzy, miska alabastrowa iedna, malowanych misek trzy, olsterko / niewielkie, w nim flasz szesc szklanych, tarka do imbieru.

Obora / moja: krow dojnych iedynascie, byków dwa, wołów na stajni karmnych / dwa, we dworze wolikow dwa, tak rocznych cieląt szescioro, trzecie/letnich cieląt troje, tegorocznych cieląt troje, koz starych dziewięcioro, / tegorocznych koz troje, swini wszystkich dwadziesioro, dwoje, te⁹/rocznych prosiąt dwanasciero, owiec starych dwadziescia pięć, / baranow dwa, skopow czytry, iagniąt młodych dwadziescia y dwoje, / gęsi dwanascie, kaczek pięcioro, kapłunow dziewięć.

Konie w stay/ni: woznikow dwa, trzecieletni zrzebiec gniady ieden, kon plesniwy / na norzyce chory, klacz dwie, iedna kara, druga cisawa, klaczka wrona / tak roczna iedna, konik płowy tak roczny ieden.

Gumno: naprzod / na nowym mieyscu, gdzie gumno poczęto budowac, w brogach dwuch kop / sto zyta, w starym gumnie w brogach dwu zyta kop sto y dwadziescia, / w brogu niedomłocony i zyta kop dziesięć, w styrce zyta kop szesc/dziesiąc, owsa w styrce kop osmdziesiąt, a osobliwie styrtyle z Ow/sieowa w Jezioriey [...] zyta kop osmnascie, owsa w styrce kop / osmdziesiąt.

Rzeczy kościelne: krobia z rzeczami kościołnemi / naprzod, kapa materyey włoskiej z bunczukiem na zadzie z teyże ma/teriey, ornat z teyże włoskiej materyiey ze wszystkim, iako w ołtarze nalezy, bogazyą podszyte, autependium z teyże materyiey / iedno, ornat adamaskowy czarny ze wszystkim, iako do ołtar [...] / nalezy // [apk. 283] przy mieyscu iakim świętym przy klasztorze panienksim chowac / raczyli az do woli Bożey, iako ie Pan Naywyzszy obrocic będzie / chciał.

A iako synowi moiemu, tak y mianowanym corkom moim na / potrzeby wszelakie y nawychowanie z teyże chudoby mey Jch / mci panowie opiekunowie dodawac powinni będą.

Ruchome / rzeczy moie są na osobliwym regestrze mym spisanym y ręką / moją własną podpisane, gdzie co komu należec ma naznaczono, / a co sie mianowicie gdzie ma obrocic nie wspomniało.

Tedy to / Jch mi panowie opiekunowie mianowani maią to według nay/lepszego uważenia swego spieniężyc y zarowno miedzy dziat/ki moje dochowawszy im te wcale podzielic, co wszystko sta/teczniej przyiazni y miłości Jch m panow opiekunow mych po/ruczam, ktorzych łaski jakom za żywota zaziwał<sup>21</sup>, takze mi ią y dziatkom / moim po śmierci mey okaże, nic nie wiątpię.

Ciało moie grzeszne / w kościele ode mnie zbudowanym na Mniucie uczciwie z obrzędami / w kościele swientym katolickim będącemi, pogrzebione byc ma, / czego aby Jch mscı panowie opiekunowie naznaczeni doyzrzeli / y sami sie do tego łaskawie biorąc z teyże chudoby moiej potrzeby / do tego należące włożyli.

Pokorne uniżenie prosze, azeby ten testament ostatniet woli moiej przy mocy zupelney wszedzie / y zawsze chowan był. Nie mogąc tak prędką zupelne urzędu tak ziem/skiego, iako y grodzkiego z wieczystych, ktorzychem na ten czas do sprawowania tego testamentu mego zwiesc y sposobic mogł, uzylem ych mcw / panow przyjaciel moich urzędnikow ziemskich y obywatelow woiewo/dzstwa Polockiego – Jego mci pana Alexandra Tyszkiewicza, sędzię /

<sup>21</sup> Слова напісна над радком.

## Гісторыя

ziemskiego Połockiego, Je mci pana Michała<sup>22</sup> Tyszkiewicza, pisarz(a) ziemskiego Połockiego, a Jego mci pana Stanisława Bobkowicza, ktorzy / ych msc przy sprawowaniu tego testamentu me sami osobami swemi / bywszy, po podpisaniu ręki moiej y po przycisnieniu do nie pieczęci moiej / za ustną i oczewistą prozbą moią do tego pisanego testamentu / mego rękoma sie swoimi podpisali y pieczęci swę do niego przycisnąć / raczyli.

Писан на Mniucie.

Roku tysiąc szesc set dwudzieste trzeciego / mca kwietnia trzydzieste dnia.

У того тестаменту печате(й) прыты/сненых чотыры с подпisy рукъ писомъ полскимъ под пе[...]тъми / слова:

Do te testamentu me ręką swą Walerian Or[...].nsky, do / tego testamentu będący przy tym pieczętarz Ale[...] Tyskie/wicz, sędzia ziemski połocki, ręką swą, Michał Tyszkiewicz, pisarz / ziemski // [арк. 283 адв.] ziemski połocki, pieczętarz do tego testamentu oczewisto proszony, / pieczętarz do tego testamentu ustnie proszony Stanisław Bobkowicz / ręką swą.

Который том тестаменnt за покладаньемъ и прозбою пана / Bartoша Сенявъскаго есть до книгъ кгродских полоцких вписанъ, с которых / и сесь выпис под печатю мою намесникою их м(ило)сти паном опекуномъ, / в томъ тестаменте менованымъ, есть выданъ.

Писан у Полоцку.

У того выпи/су кгродского полоцкого печат одна его м(ило)сти пана намесника полоцкого есть пры/ложона, а подпись руки писарское тымы слова:

Янъ Буйновъскій, кгродский / полоцкий писар, который том выпис за покладаньемъ и прозбою п(а)на / Скорня, енерала, ку акътыкованю до книг земъских полоцких ест вписан.

НГАБ. Ф. 1778. В. 1. Спр. 1. Арк. 279 – 283 адв.

## ЛІТАРАТУРА

1. Сліж Н. Шляхецкія тэстаменты XVI – XVII ст. / Н. Сліж, М. Гардзееў // Гістарычны альманах. – 2000. – Т. 3. – С. 89 – 110.
2. Гардзееў, М. Тэстамент маці Сімяона Полацкага / М. Гардзееў // Беларускі горад у часе і прасторы: 500 год Полацкай магдэбургії: Зборнік навуковых прац. – Наваполацк: ПДУ. – 2001. – С. 87 – 97.
3. Варонін, В. Тэстамент полацкага бурмістра Давыда Панкава 1559 г. / В. Варонін // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі // Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Полацк: НПГКМЗ, 2003. – С. 32 – 40.
4. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Менску. Фонд. 1778. Вопіс 1. Справа 1.
5. Полоцкая ревизия 1552 года / Ред. И.И. Лаппо. – М.: Унив. Тип., 1905. – 257 с.
6. Радаман А. Земскія ўраднікі Полацкага ваяводства (другая палова XVI – першая палова XVII стст.) / А. Радаман, В. Галубовіч, Д. Вілімас // Commetarii polocenses historici. – 2004. – Т. I. – С. 73 – 80.
7. Актавая книга полацкага магістрата 1650 г.: зб. дак. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; склаў і падрыхт. да друку М.Ю. Гардзееў. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – 270 с.
8. Мицк, Ю. Юдицкі – провідний шляхетскій рід Речыцкаго краю XVII – середини XIX ст. / Ю. Мицк // Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні, міжнародная навуковая канф. (2007, Рэчыца). Міжнародная навуковая канферэнцыя «Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні», 14 – 15 лістапада 2007 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2. Рэчыца ў часе і прасторы: 795 год заснавання горада. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 50 – 61.
9. Пазднякоў, В. Пратасовічы / В. Пазднякоў // Вялікае княства Літоўскага. У 2 т. Т. 2.: Кадэцкі корпус-Яцкевіч / Рэдкал.: Г.П. Пащкоў (гал. рэд) [і інш.] – Мінск: БелЭн, 2007. – С. 464 – 465.
10. Boniecki, A. Herbarz polski. Cz. I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. – T X. – Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff w Warszawie, 1907. – 397 s.
11. Kojałowicz, W. W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyl o klejnotach albo herbach których familie stanu rycerskiego w prowincjach Wielkiego Księstwa Litewskiego zażywają. – Kraków: W Drukarni «Czasu» Fr. Kluczyckiego i spółki, 1897. – 527 s.
12. Topolska, M.B. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1984. – 338 s.
13. Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (1386 – 1795). – Kraków: W drukarni Wł. L. Anczyca i spółki, 1885. – 361 s.
14. Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów: (1630 – 1707). – Warszawa: «DiG», 2003. – 640 s.
15. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. – Kraków: UNIVERSITAS, 2006. – 934 s.

<sup>22</sup> Слова напісна над радком.